

Установа адукацыі
"БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ МАКСІМА ТАНКА"

Факультэт псіхалогіі

Кафедра метадалогіі і метадаў псіхалагічных даследаванняў

Завочная форма атрымання адукацыі
Спецыяльнасць "Псіхалогія" з спецыялізацыяй "Псіхалогія
прадпрымальніцкай дзейнасці"

Група 56

БЯЗРУКАЯ АКСАНА ЮР'ЕВНА

ДЫПЛОМНАЯ РАБОТА

Сувязь паміж суб'ектыўным адчуваннем шчасця і індэксам
суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту

Допушчанае да абароны
пратакол №12 паседжання
кафедры метадалогіі і метадаў
псіхалагічных даследаванняў
25 красавіка 2012

дз. кафедры

 Дзьякаў Дз.Р.

Навуковы кіраўнік –
кандыдат псіхалагічных навук,
дацэнт
Радчыкава Наталля Паўлаўна

Мінск, 2012

Змест

Уводзіны.....	3
Раздзел 1. Тэарэтычныя падыходы да вывучэння шчасця і суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту.....	6
1.1. Паняцце шчасця ў сучаснай псіхалагічнай навуцы.....	6
1.1.1. Канцэпцыя шчасця, яе эвалюцыя.....	6
1.1.2. Метады вымярэння шчасця.....	12
1.1.3. Сацыяльна-псіхалагічныя дэтэрмінанты шчасця.....	15
1.1.4. Асноўныя вынікі даследаванняў эканомікі шчасця.....	20
1.2. Суб'ектыўны эканамічны дабрабыт.....	26
1.2.1. Панятак суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту.....	26
1.2.2. Структура суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту.....	28
1.2.3. Месца суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту ў ацэнцы суб'ектыўнага дабрабыту асобы.....	30
Высновы па раздзеле.....	36
Раздзел 2. Эмпірычнае даследаванне сувязі суб'ектыўнай ацэнкі шчасця і суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту.....	38
2.1. Апісанне метадыкі і правядзення даследавання.....	38
2.2. Асноўныя вынікі даследавання.....	40
2.3. Вывучэнне сувязі паміж суб'ектыўнай ацэнкай шчасця і суб'ектыўным эканамічным дабрабытам.....	44
Высновы па раздзеле.....	45
Заклучэнне.....	46
Спіс выкарыстаных крыніцаў.....	48
Дадаткі.....	53

УВОДЗІНЫ

Актуальнасць: Праблема шчасця турбуе чалавецтва спрадвеку, але псіхалогія як навука доўгі час займалася перадусім вывучэннем псіхічных адхіленняў і паталогіяў. Даследванні пазітыўных эмоцыяў і шчасця з'яўляюцца асновай пазітыўнай псіхалогіі – новай галіны, якая шукае адказы на пытанне як чалавеку жыць сваё жыццё больш поўна. Такі накірунак, магчыма, ёсць натуральным вынікам развіцця чалавецтва ў XX-ым стагоддзі, неадназначным, поўным канфліктаў, войнаў, страт свайго быцця, аб'яднанняў, разбурэння маральных асноваў, традыцыйнага грамадства, перабудоваў і пошуку сябе.

Суб'ектыўны эканамічны дабрабыт таксама адно на новае паняцце, бо эканамічныя з'явы дагэтуль было прынята апісваць у абсалютных лічбах. Тым не менш, такі падыход не заўжды спраўданы. Тое, што для аднога чалавека вялікі прыбытак, для іншага – кропля ў моры. Суб'ектыўны эканамічны дабрабыт вывучае хутчэй адпаведнасць прыбытку запытам чалавека, ягоны погляд на ўласны дабрабыт, сваю пазіцыю сярод астатняга насельніцтва. Гэта ўласна адзінка чалавека свайго ўнутранага становішча.

Дадзеная праца прысвечаная вывучэнню сувязі шчасця і суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту, яе вынікі дазваляць паўней зразумець тое, наколькі чалавечае адчуванне шчасця звязанае з суб'ектыўным узроўнем эканамічнага дабрабыту.

Мета дыпломнай працы: Выявіць характар сувязі паміж індэксам суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту і суб'ектыўным адчуваннем шчасця.

Задачы дыпломнай працы:

1. Прааналізаваць сутнасць панятку суб'ектыўны эканамічны дабрабыт.
2. Прааналізаваць сутнасць і становішча панятку шчасце ў сучаснай псіхалагічнай навуцы.

3. Вывучыць літаратуру і папярэднія даследаванні, якія закранаюць пытанні сувязі шчасця і эканамічнага дабрабыту (як суб'ектыўнага, гэтак і аб'ектыўнага).
4. Правесці даследаванне суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту і суб'ектыўнай ацэнкі шчасця.
5. Праверыць гіпотэзу, што існуе залежнасць паміж суб'ектыўнай ацэнкай шчасця і суб'ектыўным эканамічным дабрабытам.

Аб'ект даследавання: суб'ектыўны эканамічны дабрабыт, суб'ектыўнае адчуванне шчасця.

Прадмет даследавання: сувязь паміж суб'ектыўным эканамічным дабрабытам і суб'ектыўным адчуваннем шчасця.

Гіпотэза даследавання: існуе станоўчая залежнасць паміж суб'ектыўным эканамічным дабрабытам і суб'ектыўным адчуваннем шчасця.

Тэарэтычнае абгрунтаванне праблемы: дадзеная тэма будзе раскрывацца ў рамках пазітыўнай і эканамічнай псіхалогіі. У прыватнасці на аснове мадэлі шчасця Аргайла і мадэлі суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту Хашчанкі.

Метады даследавання: тэарэтычны аналіз літаратуры; метады апытальнікаў; статыстычныя метады для апрацоўкі дадзеных.

Методыкі: Оксфардскі апытальнік шчасця (Oxford Happiness Questionnaire) [14, с. 106], апытальнік суб'ектыўнага эканамічнага дабрабыту В. Хашчанкі [25, с. 1073].

Метады матэматычнай і статыстычнай апрацоўкі дадзеных: каэфіцыент карэляцыі Пірсана, t крытэр Ст'юдэнта, метады апісальнай статыстыкі. Для апрацоўкі дадзеных выкарыстоўвалася наступнае праграмнае забеспячэнне: Microsoft Office Excel 2007 і статыстычная праграма SPSS 15.0.

База даследвання: карыстальнікі сеткі інтэрнэт, агульная колькасць – 66 чалавек, сярод іх 45 жанчынаў і 21 мужчына, сярэдні ўзрост 26 гадоў.

Практычнае значэнне: дадзеная праца можа быць выкарыстаная для вывучэння асаблівасцяў сувязі паміж суб'ектыўным эканамічным дабрабытам і суб'ектыўным адчуваннем шчасця; дапаможа зразумець асаблівасці ўспрымання шчасця і СЭД беларусамі ва ўмовах эканамічнага крызісу ў краіне і свеце.

Структура і аб'ём работы: работа складаецца з уступу, двух раздзелаў (тэарэтычны і практычны), заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і дадаткаў. Поўны аб'ём дыпломнай работы складае 52 старонкі (уключна са спісам літаратуры). Аб'ём, які займае спіс выкарыстаных крыніцаў, складае 5 старонак (51 крыніца).